

Дисциплина по выбору студентов «Медиакоммуникации в профессиональной деятельности архивиста»

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Название дисциплины      | Медиакоммуникации в профессиональной деятельности архивиста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Курс обучения            | 3, специальность «Историко-архивоведение»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Семестр обучения         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Количество кредитов      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Ф.И.О. лектора           | Канд. ист. н., доцент З.В. Антонович, старший преподаватель С.В. Вайтович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Цели изучения дисциплины | Формирование системных знаний и умений представления архивов в медиaprостранстве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | Пререквизиты             | Архивоведение, Архивная информатика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | Содержание дисциплины    | <p>Архивы в медиaprостранстве Республики Беларусь и зарубежных стран.</p> <p>Теоретические основы и базовые приемы медиакоммуникаций.</p> <p>Средства коммуникации.</p> <p>Организация взаимодействия архивов с традиционными средствами массовой информации (СМИ). Подготовка пресс-релизов мероприятий.</p> <p>Социальные медиа как источник информации и канал распространения контента.</p> <p>Особенности определения целевых групп и информационных товаров для представления архивных учреждений в сетевом медиaprостранстве.</p> <p>Программное обеспечение мультимедийного производства.</p> <p>Разработка и представление медиаконтента.</p> <p>Визуализация мультимедийного контента.</p> <p>Организация ведения аккаунтов (групп) в социальных сетях. Специфика ведения You-tube каналов архивных учреждений.</p> |
| 9 | Рекомендуемая литература | <p>Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013.</p> <p>Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. – 1998–2019. – Вып. 1–16.</p> <p>Архівы і справаводства. – 1998–2019.</p> <p>Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск: БелНДДАС. – 2000–2019. – Вып. 1–17.</p> <p>Федосов, В. В. Экономика архивного дела /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <p>В. В. Федосов. – Минск: БелНИИДАД, 2007. – 132 с.</p> <p>Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению. — М., 2002.</p> <p>Роберт Б. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. — М., 2006.</p> <p>Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео / Учебник. Часть 2–3. — М., 2001, 2003.</p> <p>Голубева, О.Л. Основы композиции. М., Искусство, 2004.</p> <p>Силантьева, О. 92 мультимедийных формата / О. Силантьева // [б. м.] :[б. и.], 2018. – 120 с.</p> |
| 10 | Методы преподавания                    | Смешанный (эвристический, исследовательский, проблемное изложение знаний) с использованием работы в группах, проекта, элементов дистанционного обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Язык обучения                          | Русский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Условия (требования), текущий контроль | Оценка текущей аттестации осуществляется с учетом участия в дискуссиях на лекциях, работы на семинарских занятиях, уровня подготовки УСР и ответа на зачете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Форма текущей аттестации               | Экзамен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Дысцыпліна па выбары студэнтаў “Медыякамунікацыі ў прафесіянальнай дзейнасці архівіста”

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Назва дысцыпліны                      | <b>Медыякамунікацыі ў прафесіянальнай дзейнасці архівіста</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Курс навучання, спецыяльнасць         | 3, спецыяльнасць «Гісторыка-архівазнаўства»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Семестр навучання                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Колькасць крэдытаў                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара | Канд. гіст.н., дацэнт З.В.Антановіч, старшы выкладчык С.У.Вайтовіч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Мэты вывучэння дысцыпліны             | Фарміраванне сістэмных ведаў і ўменняў прадстаўлення архіваў у медыяпрасторы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | Прарэквізіты                          | Архівазнаўства, Архіўная інфарматыка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | Змест дысцыпліны                      | <p>Архівы ў медыяпрасторы Рэспублікі Беларусь і замежных краін.</p> <p>Тэарэтычныя асновы і базавыя прыёмы медыякамунікацый.</p> <p>Сродкі камунікацыі.</p> <p>Арганізацыя ўзаемадзеяння архіваў з традыцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі (СМІ). Падрыхтоўка прэс-рэлізаў мерапрыемстваў.</p> <p>Сацыяльныя медыя як крыніца інфармацыі і канал распаўсюджвання кантэнту.</p> <p>Асаблівасці вызначэння мэтавых груп і інфармацыйных тавараў для прадстаўлення архіўных устаноў у сеткавай медыяпрасторы.</p> <p>Праграмае забеспячэнне мультымедыйнай вытворчасці.</p> <p>Распрацоўка і прадстаўленне медыякантэнту.</p> <p>Візуалізацыя мультымедыйнага кантэнту.</p> <p>Арганізацыя вядзення акаўнтаў (груп) у сацыяльных сетках. Спецыфіка вядзення YouTube каналаў архіўных устаноў.</p> |
| 9 | Рэкамендуемая літаратура              | <p>Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013.</p> <p>Архіварыгус: зб. навук. паведамл. і арт. – 1998–2019. – Вып. 1–16.</p> <p>Архівы і справаводства. – 1998–2019.</p> <p>Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск: БелНДІДАС. – 2000–2019. – Вып. 1–17.</p> <p>Федосов, В. В. Экономика архивного дела /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | <p>В. В. Федосов. – Минск: БелНИИДАД, 2007. – 132 с.</p> <p>Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению. — М., 2002.</p> <p>Роберт Б. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. — М., 2006.</p> <p>Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. Видео / Учебник. Часть 2–3. — М., 2001, 2003.</p> <p>Голубева, О.Л. Основы композиции. М., Искусство, 2004.</p> <p>Силантьева, О. 92 мультимедийных формата / О. Силантьева // [б. м.] :[б. и.], 2018. – 120 с.</p> |
| 10 | Метады выкладання                     | Змяшаны (эўрыстычны, даследчы, праблемнае выкладанне ведаў) з выкарыстаннем працы ў групах, праекта, элементаў дыстанцыйнага навучання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Мова навучання                        | Руская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Умовы (патрабаванні), бягучы кантроль | Бягучая атэстацыя праводзіцца з улікам удзелу ў дыскусіях на лекцыях, працы на семінарскіх занятках, узроўню падрыхтоўкі КСР і адказу на экзамене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Форма атэстацыі<br>бягучай            | Экзамен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |